

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 76 (6353) | 3 красавіка 1939 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

У СЛАВУ РАДЗІМЫ!

У сваім гістарычным дакладзе на XVIII з'ездзе ВКП(б) вядлікі правадір народаў таварыш Сталін паставіў перад усімі партыйнымі арганізацыямі, перад усімі савецкай грамадскаю вялікую пачотную задачу: «Развіць і кудытывраваць савецкі патрыятызм».

Пачуццё патрыятызма, вялікае пачуццё любові да сваёй радзімы з'яўляецца сапраўды народным, глыбокім, арганічным пачуццём. Ды як не любіць працоўнаму чалавеку сваю радзіму, дзе ўсе створана яго рукамі, дзе цудоўныя паланы, тэатры, школы, прыгожыя помнікі, заводы, фабрыкі — усё з'яўляецца плохам яго працы! Гэтымі паланаі на прагнута стогоўз'яўляюцца эксплуататары і прыгнатары, мананалізаваны патрыятызм у сваёй сутнасці ітарасак.

Руская буржуазія на паказ перад усімі светам выстаўляла свой патрыятызм, сваю любові да сямой сроднай карміліцы-Русі, сваё пракланенне перад «рускім духам», «Красны» патрыятызм паноў капіталагата і памешчыкаў, патрыятызм тоўтай машыны быў грубай прафананцыі сапраўднага пачуцця любові да радзімы. Гэтае пачуццё буржуазія на прагнута вякоў старання сжакала і тапала ў гразь.

У імя «патрыятызма» эксплуататары гналі на ўбой мільёны людзей, прымушвалі іх паміраць на далёкіх палях Манчжурый, Галіцыі, Усходняй Прусіі, на ледзяных схілах Балкан і Карпат. У імя «патрыятызма» рускія кучы і памешчыкі распальвалі зварыны шавінізму і нанавілі на іншыя народы. А калі працоўныя пошлі да ўлады, калі прашоў канец класавому прыгнечанню, паны Рабуніцкія, Лапозавы, Бродскія і іншыя «спрытлы» святой Русі» смірна лізалі боты ітарвентам, сідэна ўмалалі візьгельмаўскіх шонераў і японскіх самураў аб лапамозе, прашлі выгатавалі іх ад большышкай «няволі». Сапраўды патрыятызм пресумічвалі на грабежніцкімі ітарасамі буржуазія, з клопатамі аб машне і нашыво!

У час Парыжскай Бомуны версальскія каты паны Тэрры, Фаўры зрадылі народу і дагавараліся з прусакамі аб ядзачы стаціі Францыі. Натхнілі любовію да радзімы, парыжскія комунары герайна змагаліся з акупантамі і капітулянтамі з контррэвалюцыйнага Версала. Яны мужна адстойвалі часты Францыі. «Панорам з готала, але не зладзіў Парыж». — такі быў лозунг комунараў. Французскія пролетарыяты блы ў тым дні адзіным класам, які высока трымаў сінг сапраўднага патрыятызма.

І ў нашы дні, у эпоху другой імперыялістычнай вайны, голкі працоўныя з'яўляюцца пасьбітамі патрыятызма, любові да радзімы.

Іспанскія патрыёты звыш двух з палавінай год герайна адстойвалі сваю радзіму ад пошчых італа-германскіх ітарвенцаў і фашысцкіх мінежыкаў. «Лепш памёрці сточыць, чым жыць на каленях!» Гэты палкі лозунг вялікага рэвалюцыйнага Далагеса Ібаруры выражаў думкі ўсяго народа. І голкі Удар нажом у спіну, на несены зрадынікі і капітулянткі, прынес часовую перамогу фашызмам.

Працоўныя Чэха-Славакі ў дні мюнхенскай змовы гатовы былі са зброй у руках абараніць сваю краіну, над якой быў занесен браніраваны кулак фашысцкіх гавараваў. Чэхаславацкая буржуазія гатава адкаснаць перад гісторыяй за тое, што, боцьяся на рарогна гнечу, у імя сваіх вузакласавых ітарасоў, яна аддала краіну на разаранне фашысцкім варварам, афарвала незалежнасці Чэха-Славакіі.

А хіба не з'яўляюцца дастойнымі патомкамі версальскай мюнхенскай смітвортцы з лагера Французскай буржуазія, палды ганялыя кроўю і сабадой народаў, якія прасмыкаюцца перад фашызмам, абн голкі астаць свае класавыя прывілежы!

Азіяцкі зваржав у свеце, дзе патрыятызм з'яўляецца здыбткам ўсяго народа, дзе ўсе населеныя прынаты чучуцём гарачай багнежай любові да радзімы, з'яўляюцца нашо цудоўна краіна — вядлікі Савецкі Саюз. Наша радзіма — сапраўдна бацькаўшчына, абетаваная

зямля для працоўнага чалавека. На яе — краіну народнага шчасця, краіну, дзе навекі знічана эксплуатацыя чалавека чалавекам, дзе працоўныя з'яўляюцца гаспадарамі ўсіх багаццяў, усю здыбтку, — з любовію і назаей глядзяць працоўны ўсяго свету і ўсе прагрэсіўнае чалавечына.

Савецкі народ гардзіцца сваёй радзімай — магутнай, неперажоймай савецкай дзяржавой, якая цвёрда, упуцана ідзе на шляху да камунізма. Савецкі народ гардзіцца сваёй радзімай, дзе пышна квітнее сталінская дружба народаў, дзе няма месца зварынаму шавінізму і нацыянальнай розні.

Рукамі савецкіх людзей пабудован велічны будынак савецкага сацыялізма. І, любячы яго, кожны савецкі чалавек адчувае законнае пачуццё гордасці і шчасця.

Савецкі патрыятызм — вялікая сіла. Гэтая сіла можа перавыраць горы, гэтая сіла робіць паны. Гэтая сіла натхняе савецкіх людзей на вялікі подвіль. Гэтая сіла параджае сотні і тысячы герояў.

Быць савецкім патрыётам — гэта значыць верай і праўдай служыць свайму народу, партыі, ролдхам савецкаму ўраду, не шкадаваць сіа і нават жыцця для шчасця радзімы, быць адданым партыі і вялікаму правадіру народаў таварышу Сталіну.

З мыслямі аб радзіме савецкія патрыёты — стаханавіцы ставяць рэкорды прадуццывасці працы.

З мыслямі аб любімай радзіме, у славу яе павінаі савецкія рэкорды сталінскія сокалы-лётчыкі.

З мыслямі аб любімай радзіме, у славу яе героі-пананіцы рабін навуковай доасды на хрыфуючай крызе, закінутай у басрайным акіяне.

Натхнілі любовію да радзімы, да вялікага Сталіна ішлі ў бой героі Хасана.

Натхнілі пачуццём савецкага патрыятызма, савецкія патрыятыкі самаадана ахоўваюць свяшчэнныя савецкія рубязкі.

Натхнілі высокім пачуццём савецкага патрыятызма, калгаснікі БССР Іграт Жыванскі, Андрэй Лашукеніч, Карл Квечіцкі і многа іншыя дамагаюць пагранічнікам у іх адважнай рабоце, імкнучыся да таго, каб ні адна змяя, ні адін фашысцкі змяніш не прапоўз на нашу савецкую зямлю.

У імя любові да радзімы камбайнер Гардаўпоў, лесаруб Гоцін, трактарысты Бохан і Быкаў, званячыя Пітэва і Кондзерава ставяць рэкорды прадуццывасці працы, у многа раз перакрываюць нормы.

Савецкі патрыятызм — невычарпальная крыніца натхнення для кожнага савецкага чалавека!

А хіба Чырвоная Армія не з'яўляецца велізарным акумулятарам, у якім савецкага патрыятызма! Наша слаўная Чырвоная Армія, як адзін чалавек, прынаты сваячынным пачуццём любові да радзімы і павінасці да яе ворагаў.

Німа такой сілы, якая магла-б устаць перад арміяй савецкіх патрыётаў!

І гора таму, хто асмеліцца папробавалі гэтую сілу!

Савецкі народ гардзіцца сваёй роднай арміяй, — яе цудоўнымі стралкамі, ліхімі кавалерыстамі, мужнымі артылерыстамі, герайнымі лётчыкамі і танкістамі. Ён гардзіцца сваёй Чырвонай Арміяй — магутным акумулятарам міру і сацыялізма.

Уся наша краіна з энтузіязмам працуе над выкананнем планаў трэціх сталінскай п'яцігодкі.

Нахай спакойна бігнуч вагоня на рэзках, дыміць заводчы, пракоцнч стгані! Нахай пышна квітнечць калгасныя паны! Нахай мірнай працы стаіць узброеная грозная тэхніка магутная Чырвоная Армія, з якой нага ў ногу ідзе 170-мільёны савецкі народ.

Мы спакойны за будучае. З памі Сталін — вядлікі патрыёт краіны Саветаў, вядлікі корчы сацыялістычнага карабля. А там, дзе Сталін, — там перамога!

Па-ленінску, па-сталінску будзем любіць сваю радзіму. Ён, нашай цудоўнай краіне сацыялізма, прывесім мы жыццё сваё. Будзем берачы яго, як зянічу вока.

У АПОШНЮЮ МІНУТУ

МІЖНАРОДНАЯ ДАПАМОГА ІСПАНСКИМ РЭСПУБЛІКАНЦАМ

ПАРЫЖ, 2 красавіка. (ТАСС). У Парыжы адбылося расшырэнне пасаджаўне выканаўчай камісіі міжнароднага камітэта дапамогі рэспубліканскай Іспаніі. На пасаджаўне камітэта былі прадстаўлены 15 прынты Еўропы і Паўночнай Амерыкі. У прынты рашэнні міжнародны камітэт дапамогі рэспубліканскай Іспаніі звар-

таецца да грамадскасці ўсіх краін з заклікам прыняць меры на ратаванню іспанскіх рэспубліканцаў, якім пагражаюць фашысцкія рапрэсіі з боку генерала Франка. Камітэт зварнуўся таксама з просьбай ўзмацніць дапамогу іспанскім бежанцам, якія знаходзяцца ва Францыі.

ВАКОЛ ПАЕЗДНІ БЕКА

ПАРЫЖ, 2 красавіка. (ТАСС). З Варшавы паведамаюць, што ўчора адбылася важная нарада пад старшынствам прэзідэнта Польскай рэспублікі. У нарадзе прынялі ўдзел маршал Рыдз-Сміглы, прэм'ер Славой-Складкоўскі і міністр замежных спраў Бек. На нарадзе разглядаліся эканамічныя прапановы, перадачныя англійскім паслом у Варшаве.

МІЖНАРОДНЫ РУХ ЗА АБ'ЯДНАННЕ СІЛ ДЭМАКРАТЫ

ПАРЫЖ, 2 красавіка. (ТАСС). Шматлікія прадстаўнікі англійскай і французскай грамадскасці і з часе з Норманам Энджэла і прафесарам Ланжэванам апублікавалі аварот да антыфашызму ўсяго свету. У звароне падкрэсліваліся неабходнасць склікання міжнароднай канферэнцыі дэмакратычных арганізацый у мэтах іх аб'яднання для барацьбы супроць фашызма.

Перадаюць, што ў вышні народы пачоўніш Бек адраўляецца ў Лондан з усімі неабходнымі поўнамоцтвамі.

Гаворыць, што польскія каланіяльныя патрабаванні таксама будуць абмяркоўвацца ў часе лонданскіх перагавораў.

Перадачы артыкул: У славу радзімы. На гарадскіх сходах партыйнага актыва. Маладыя патрыёты, вучыцца ўтраўляць трактарам! Уключайся ў сацыялістычнае саборніцтва імені Трэціх Сталінскай П'яцігодкі. А. М. Манараў—За высокую прадуццывасць працы. В. Васютковіч—Абавязальствам віцебскіх чыгуначнікаў. М. П.—За чэсьць фабрычнай маркі.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ 3. Ларысаў — Аднадушна адабраць рашэнні з'езда. Г. Паўлаў—Тэарэтычная канферэнцыя на гісторыі ВКП(б). АРТЫКУЛЫ: Л. Варшаўскі—Выстаўка «Індустрыя сацыялізма». Н. Фейгін—Сустраенне мессажаў па ўсеўзброенні. Я. Вінтараў—Міжнародны агляд. НАПЯРАДНІ ВЕСНАВОЙ СЯЗБЫ. Трактарысты выехалі на свае ўчасткі. І. Агнёў—Добра падрыхтаваліся да сябры.

ЗА РУБІЖОМ Польшкі друк аб становішчы Польшчы. Германскі фашызм пагражае Латвіі. Унутранае становішча ў Літве. Германія рыхтуецца да захвату Данцыга. Выступленне Гітлера. Іспанскі флот выдан генералу Франку. Наляжэнне аршыту на капіталы райхсбанка ў ЗША. Новыя выбухі ў Лондане. Чуткі аб польска-румынскіх перагаворах.



1 красавіка ў Менску ў Дому Урада адбыўся сход партыйнага актыва г. Менска. НА ЗДЫМКУ: у зале насядзены актыва. Фото Г. Рабінкіча.

НА ГАРАДСКІХ СХОДАХ ПАРТЫЙНАГА АКТИВА

МЕНСК

ВИЦЕБСК

З вялікім палітычным уздымам абмяркоўвалі партыйны актывы вынікі работы XVIII з'езда партыі Леніна — Сталіна. Выступаючы таварышы гаварылі аб савецка-гістарычным значэнні XVIII з'езда ВКП(б), які зацвердзіў вялікую праграму пераходу ад сацыялізма да камунізма. З выключнай любовію і пэўнасцю, раслісню і гордасцю гаварылі працоўны аб вялікім Сталіне, аб яго справядлівым дакладзе, які з'яўляецца найкаштоўнейшым укладам у скарбніцу марксізма-ленінізма.

Сакратар Кагановіцкага горрайкома КП(б)Б тав. Касін прыводзіў яркі прыклад росту актывасці працоўных. Прапрыметы раіна сустралі XVIII з'езд ВКП(б) новымі вытворчымі перамогамі. Штогодняя стаханавіцкая паказавалі бліскучы ўзрост прадуццывасці працы. Сотні лепшых людзей з рабочых, савецкай інтэлігенцыі палалі заваы аб прыёме ў рады камуністычнай партыі.

Выступаючы прамоўцы ўдзялялі многа ўвагі пытанням міжнароднага становішча. Таварышы гаварылі аб тым, што фашысцкія агрэсары, прыкравваючыся «антыкамунітарэйскамі паўтамі», пры натурнай Англіі і Францыі вядуць другую імперыялістычную вайну. Фашысцкія мракосебы захвалілі вялікую тэрыторыю Абсіцыі, Іспаніі і Бітэя. Ваіны прынесла прапаўнічым разаранне і голад. Фашысцкія мракосебы рыхтуюць ваенны напад на Савецкі Саюз, на нашу любімую квітнечую радзіму. Гэта абавязвае кожнага камуніста, усяго працоўнага нашай краіны паміць указанне таварыша Сталіна аб неабходнасці трымаць увесь савецкі народ у стане найбольшай гатоўнасці, каб ніякі «вылазковы» не магі застань нас знячакну.

Неабходна, — гаворыць дырэктар ТЭМ-2, інжынер тав. Катвінскі, — усмерна палепшыць работу абаронных арганізацый, Асавіяхіма, ПШХА, ахвацнучым масавым абаронным гурткамі населення горада. Увага ўсіх партыйных арганізацый павіна быць прыкавана да разаротвання масава-абароннай работы.

У гераічную гісторыю партыі большыкоў, — гаворыць сакратар абкома КП(б)Б тав. Хайн-Юмскі, — уписана новая слаўная старонка, якая ўзбагаціла марксіска-ленінскую навуку. Непераможная сіла партыі Леніна—Сталіна заключаецца ў тым, што яна заўсёды апыралася на перадавую рэвалюцыйную тэорыю. Вось чаму партыя папрабуе ад сваіх членаў ўпору авалаваць тэорыю, глыбока вывучаць гісторыю ВКП(б).

Актывы наведанне лекцыяў, — гаворыць тав. Хайн-Юмскі, — глыбокія змястоўныя пытанні, якія задаюць вывучаючы гісторыю ВКП(б), узросны пошыт на марксіска-ленінскую літаратуру сведчаць, што нашы кадры ўпору ўзяліся за авалаваць марксіска-ленінскай тэорыі, асабліва ўпору працуе над кнігай савецкага інтэлігенцыя — настаўнікі і медыцынскія работнікі. Разам з гэтым тав. Хайн-Юмскі прыводзіць прыклады бесцэльных адносін асобных кіраўнікоў да пачатковай авалавацы большызма.

Некалькі раз перарывалася бурнымі апладысмантамі змястоўная прамова тав. Марозава, які гаварыў аб гераічных буднях пагранічнікаў, аб высокім савецкім патрыятызме.

З вялікай гордасцю неслі пагранічнікі, — гаворыць ён, — пачотную вахту ў дні работы XVIII з'езда ВКП(б), зорка абаргатучыя граніцы нашай сацыялістычнай радзімы. Фашысцкія развекі прабавалі змясціць у нашу краіну сваі агентаў і шпійнаў, дыверсантаў і здыбцоў, але савецкія савецкія пагранічнікі, верныя

сыны нашай краіны, не пусцілі гэтую нечысць на сацыялістычную зямлю. (Бурныя апладысменты).

Гістарычны даклад таварыша Сталіна, гаворыць тав. Марозаў, рашэнні XVIII з'езда ВКП(б) выклікалі вялікі палітычны ўздым сярод пагранічнікаў. Лепшыя людзі, выдаткі базой і палітычнай пачаткуі, уступалі ў рады камсамола і партыі. Пагранічнікі — гэта гарачыя патрыёты сваёй радзімы, багмына адданцы Сталінскаму Цэнтральнаму Камітэту і вялікаму Сталіну. (Бурныя апладысменты).

Тав. Марозаў гаворыць аб вялікай увазе нашай партыі і савецкага ўрада да пагранічнікаў. Указам Варшаўскага Савета СССР унагараджаны 32 пагранічнікі і 3 калгаснікі, якія выкачыліся ў ахове заходніх граніц. (Бурныя апладысменты). Гэта абавязвае пагранічнікаў яшчэ больш узмацніць ахову заходніх граніц Савецкага Саюза — радзімы працоўных усяго свету.

Рабочы фабрыкі імені Кудышэва тав. Капілевіч на прыкладзе свайго прадырмства паказаў велізарны рост прамысловасці БССР за год сталінскіх п'яцігодкаў.

Тав. Капілевіч расказаў актыву аб велізарным палітычным і вытворчым уздымам саборніцтва імені Трэціх Сталінскай П'яцігодкі. Рабочы калектыв фабрыкі, вадзіны хэбныя словы таварыша Сталіна і рашэнні XVIII з'езда ВКП(б), ладзілі мінава выканану кварталны план і ўключылі ў сацыялістычнае саборніцтва на дэтармінавае выкананне гадавой праграмы — к 12 снежня.

У спрэчках прынялі ўдзел нарком аховы здароўя тав. Новікаў, старшыня ЦК саюза фанерна-папалавай прамысловасці тав. Смірлоў, стаханавец абутковай фабрыкі імені Кагановіча тав. Сяляц, тав. Шнеерова (партарганізацыя дзіцячых клінік), тав. Болан (партарганізацыя завода імені Молатава) і інш. Усяго выступіла ў спрэчках 16 чалавек.

Тав. Капілевіч расказаў актыву аб вытворчым уздыме сярод рабочых, аб іх гатоўнасці змагацца за ашыццельнае намячанага з'ездам грандыёзнага плана трэціх сталінскай п'яцігодкі. Калектыв фабрыкі вытворчую праграму 1939 года ававязавалі выкананне для дня святкавання 22-й гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Задачы аддзела прапаганды і агітанды гаркома партыі тав. Гольдзін гаворыць аб камуністычным выхаванні працоўных і адначасе вялікую лікавасць рабочых да вывучэння рашэнняў з'езда. Аб гэтым ярка сведчаць факты хуткага распаўсюджвання брашуры і іншых друкаваных матэрыялаў аб з'ездзе. Узнялася

З заклікаў прамавой выступіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. Панамарэнка.

Даклад таварыша Сталіна і таварышаў Молатава і Жданова, — гаворыць ён, — узраўняваюць увесь савецкі народ на далейшую барацьбу за поўнае гэржавістае камунізма. Перадз'ездзўскае сацыялістычнае саборніцтва, якое ахваціла увесь савецкі народ, з'явілася яркай дэмакратычнай адзінасцю і згуртаванасцю савецкага народа вакол партыі Леніна—Сталіна і вялікага Сталіна.

Тав. Панамарэнка спыняецца на рабоце прамысловасці БССР, якая з поспехам выканала кварталны план.

Гэтыя поспехі, — гаворыць ён, — вынікаюць з рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б), які абясняцоў тым, што партыйныя арганізацыі, узначальваючы сацыялістычнае саборніцтва, вядуць масы на большыкоўнае выкананне задач, пастаўленых у трэціх сталінскай п'яцігодкі.

Тав. Панамарэнка заклікае партыйную арганізацыю па-большыкоўна выконваць рашэнні XVIII з'езда партыі і папулярна зваць гэтыя гістарычныя дакументы сярод працоўных.

Партыйны актыв горада Менска аднагалосна прыняў рэзалюцыю, якая палкам і поўнасю адабрае рашэнні XVIII з'езда ВКП(б).

Учора вечарам партыйны актыв горада Менска закінчыў сваю работу.

М. АСТАПЕНКА, С. ЛЯСНЕУСКИ.

МАГІЛЕЎ

2 красавіка закончыў сваю работу сход партыйнага актыва горада Магілёва, прысвечаны вынікам XVIII з'езда ВКП(б).

Пад дэклі сакратара абкома КП(б)Б тав. Малаіна аб выніках XVIII з'езда ВКП(б) выступіла 13 чалавек. Усе выступалі з пачуццём найвялікай радасці і гордасці гаварылі аб савецка-гістарычных рашэннях XVIII з'езда партыі, аб геніяльным дакладзе правадіра народаў таварыша Сталіна.

Дырэктар канцэпскай фабрыкі тав. Теймова расказава актыву аб вытворчым уздыме сярод рабочых, аб іх гатоўнасці змагацца за ашыццельнае намячанага з'ездам грандыёзнага плана трэціх сталінскай п'яцігодкі. Калектыв фабрыкі вытворчую праграму 1939 года ававязавалі выкананне для дня святкавання 22-й гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Задачы аддзела прапаганды і агітанды гаркома партыі тав. Гольдзін гаворыць аб камуністычным выхаванні працоўных і адначасе вялікую лікавасць рабочых да вывучэння рашэнняў з'езда. Аб гэтым ярка сведчаць факты хуткага распаўсюджвання брашуры і іншых друкаваных матэрыялаў аб з'ездзе. Узнялася

Пад дэклі сакратара абкома КП(б)Б тав. Малаіна аб выніках XVIII з'езда ВКП(б) выступіла 13 чалавек. Усе выступалі з пачуццём найвялікай радасці і гордасці гаварылі аб савецка-гістарычных рашэннях XVIII з'езда партыі, аб геніяльным дакладзе правадіра народаў таварыша Сталіна.

Дырэктар канцэпскай фабрыкі тав. Теймова расказава актыву аб вытворчым уздыме сярод рабочых, аб іх гатоўнасці змагацца за ашыццельнае намячанага з'ездам грандыёзнага плана трэціх сталінскай п'яцігодкі. Калектыв фабрыкі вытворчую праграму 1939 года ававязавалі выкананне для дня святкавання 22-й гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Задачы аддзела прапаганды і агітанды гаркома партыі тав. Гольдзін гаворыць аб камуністычным выхаванні працоўных і адначасе вялікую лікавасць рабочых да вывучэння рашэнняў з'езда. Аб гэтым ярка сведчаць факты хуткага распаўсюджвання брашуры і іншых друкаваных матэрыялаў аб з'ездзе. Узнялася

Сход актыва Магілёўскай гарадской партыйнай арганізацыі ў прынятай рэзалюцыі аднадушна адобрыв гістарычныя рашэнні XVIII з'езда ВКП(б) і заклікаў усяго партыйную арганізацыю разгарнуць работу на прапаганда і расстумачэнню даклада правадіра народаў таварыша Сталіна і рашэнняў з'езда партыі сярод працоўных, мабілізуючы іх на большыкоўнае выкананне трэціх сталінскай п'яцігодкі.

З вялікім натхненнем удзельнікі схода прынялі тэкст прынятага ісьмя правадіру народаў вялікаму Сталіну.

З. ЛАРЫСАЎ.

НОВАЯ ГАЗЕТА „КОЛГОСПНИК УКРАИНЫ“

БЕУ. 1 красавіка. (ТАСС). Сёння вышаў першы нумар штодзённай масавай газеты «Колгоспник Украины» — орган Наркома УССР.

У газете змешчаны прывітні Цэнтральнойнага Камітэта КП(б)У і Соўнаргома УССР, акадэмікаў Вільяса, Вагальмольца, Лысенка, Лысуна. Газета багата ілюстравана фотаздымкамі.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

АДНАДУШНА АДАБРАЮЦЬ РАШЭННІ З'ЕЗДА

На прапагу двух дзён — 30 і 31 сакавіка — праходзіў партыйны сход Віцебскай абласной арганізацыі партыі імяні Сталіна.

З аказам аб рабоце з'езда выступіў дэлегат з'езда саратар абкома КП(б) тав. Ступаў.

Аднадушна адабраюць рашэнні з'езда, гатовыя па-большэйму змагацца за іх рэалізацыю — чырвоны пішч праходзіць на ўсіх выступленнях камуністаў.

— XVII з'езд ВКП(б), — гаворыць інжынер фабрыкі тав. Брук, — паставіў вярнуць даўняе і перагнаць у арганізацыйных адносінах перадавыя капіталістычныя крыніцы. Гэта задача будзе па-большэйму выканана.

— Вялікую ўвагу аддаў, — гаворыць тав. Брук, — таварышы Сталін і Жданав у сваіх казках пытання марксісцка-ленінскага выхавання нашых караў. Між тым у нашай партыйнай арганізацыі яшчэ не ўсе камуністы глыбока вывучылі гісторыю ВКП(б). Падняць на гэтым узроўні камуністаў — баявая задача партарганізацыі.

— Даклад таварыша Жданова, — гаворыць тав. Букнаў, — прасягнуў клопатамі аб большавіцкіх кадрах, аб членах і кандыдатах партыі. Новы статут ВКП(б) абавязвае партыйныя арганізацыі ўважліва і чула адносіцца да дэсу камуністаў.

— Уся наша партыя, — гаворыць пачэсны таварыш тав. Волкаў, — прыйшла да свайго гістарычнага XVIII з'езда ВКП(б) цэла згуртаванай вакол Сталінскага Цэнтральнага Камітэта і свайго любімага правадара вялікага Сталіна. Усе вытанні на з'ездзе вырасліся аднадушна. Рашэнні XVIII з'езда — гэта воля ўсёй партыі, усёго савецкага народа.

— Даклад таварыша Сталіна, — прадаўжае тав. Волкаў, — разгорнула праграма барацьбы за вышэйшае чалавечыя шчасце. Ён накіравае нас на

заваяванне новых вытворчых перамог. У рэзультат шырока разгарнуўся сацыялістычны спарборніцтва імяні XVIII з'езда партыі наш тэатр пех дэу краіне звыш плана 17 тысяч пагонных метраў высокакаснай тканіны. 27 сакавіка пех выканаў праграму першага квартала.

Радасным хваляваннем было прасякнута выступленне стаханавікі матальнага цеха тав. Рагажынскай.

— На маю долю, — гаворыць яна, — вышла вялікае шчасце — разам з беларускай дэлегацыяй вітаць XVIII з'езд нашай партыі. Мне цяжка пераказаць простымі словамі тую радасць, якая ахапіла мяне, калі я ўбачыла самага найвялікшага чалавека ў свеце — дарогага і любімага Сталіна. Я горача, ад усяй душы апладыскавала вялікаму Сталіну, які дэу нам радаснае і шчаслівае жыццё.

— Багатыя перспектывы чакаюць нашу фабрыку ў трэцяй сталінскай пяцігодцы, — гаворыць дырэктар фабрыкі тав. Блажачны. У пераэстаўцыі фабрыкі будзе ўкладзена 3.800 тысяч рублёў. Цяжкі фабрыкі ўзбагачацца новым асталяваннем, што наагопа павысіць прадукцыйнасць працы і павялічыць выпуск прадукцыі.

Камуніст тав. Стажкоўскі сваё выступленне прысвячае міжнароднаму востанішчю. Нічэ ў гутарцы з Рой Говардам, — гаворыць тав. Стажкоўскі, — таварыш Сталін з усяй уласцівай яму муршасцю праправа вызначыў ачагі вайны. Зараз мы бачым, як праўдзівы былі словы наша дарогага правадара. Увесь свет з'яўляецца сёння тую, як фашысцкія агрэсары знішчаюць сотні і тысячы чалавечых жыццяў і руйнуюць на навуку на Савецкі Саюз. Але краіне сацыялізма не страшны ніякі вораг. Наша Чырвоная Армія — самая магутная армія ў свеце. На абарону сваёй вялікай радзімы стане ўвесь савецкі народ.

Усяго ў сярэдках выступіла 15 чалавек.

Сход прыняў рэзалюцыю, у якой аднадушна адабрае рашэнні XVIII з'езда ВКП(б) і абавязваеца па-большэйму змагацца за поўнае выкананне планаў трэцяй сталінскай пяцігодкі.

З. ЛАРЫСАУ.

ТЭАРЭТЫЧНА КАНФЕРЭНЦЫЯ ПА ГІСТОРЫІ ВКП(б)

ВКП(б). 31 сакавіка ў клубе пракамуністычнага аддзялення тэарэтычнай канферэнцыя па першай тэме «Кароткая гісторыя партыі ВКП(б)». Да яе партыйным членам была праведзена агульная работа.

Усе партыйныя і непартыйныя большавікі горада, якія вывучаюць гісторыю партыі, ведалі аб іх тэарэтычнай канферэнцыі за два тыдні, ведалі тую, неабходна да яе літаратуру перамаксімізму марксісцка-ленінска.

Незвычайна за час нарыхтоўкі апраца матэрыялаў па партучыні Бароткага курса працягалі і занекаптыравалі неабходныя працы Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна. 8 чалавек выказалі жаданне выступіць у якасці казачнікаў па пэўных падтэмах.

На канферэнцыі выступіла 12 чалавек. Асабліва вынічнае па веданню матэрыялаў тав. Брашчэвіч, Шалоба. Імі працягнуты наступны пераарыентаваны марксісцка-ленінска: «Камуністычны маніфіст», «Развіццё капіталізма ў Расіі», «Што рабіць?», «Што такое «прыяцель народа» і якія выюць супроць сацыял-дэмакрату».

На канферэнцыі прысутнічала 100 чалавек. Яна прайшла на высокім палітычным узроўні, прамамастравішчэ вылікае жаданне вывучаць гісторыю славян партыі Леніна — Сталіна. Канферэнцыя прывяла яшчэ большы гуд да глыбокай самастойнай работы над гісторыяй ВКП(б).

Г. ПАУЛАУ.

НОВЫЯ ПЕРВІЧНЫЯ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ НА ВЕСЦЫ

БРУШКІ. (ВЕЛТА). За 1938 год раённая партыйная арганізацыя вырасла на 64 чалавекі. Асабліва ўмацаўся прыток у рады партыі ў дні пахвоты і праваліна XVIII з'езда ВКП(б). За два і палавіны месяца 1939 года райкам прыняў 25 чалавек у кандыдаты і 3 у члены партыі.

У рады большавіцкай партыі ўступіла лепшыя людзі сельскай гаспадаркі, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі. За апошні час у кандыдаты партыі прыняты стаханавіцы — трактарысты Маршчэвіч Стася, Грышанаў В., пастаўнікі тт. Ра-

мавоўская, Жура, Панталей, 8 старшых перадавых казачкаў — тт. Ляшкоў (калас «Звязда»), Лейчанок (калас «10 год КІМ'а»), Карадзёў (калас імяні Дзяржынскага) і інш.

Рост рату партарганізацыі даў магчымасць стварыць новыя пераарыентаваны партарганізацыі ў сельсаветах і казачках. За люты і сакавік створана 5 новых пераарыентаваны партарганізацыі і 3 партыйныя на-кандыдаты групы. Партыйна-кама-мольскія групы створаны пры Выбрніцкім сельсавеце і пры казачке «III з'езд» Бобраўскага сельсавета.

Іспанскі народ быў прынесены ў афармленні «сёмушання», палітыцы зноўра з арасарам. Таксама-ж прынесена ў афармленні Чэха-Славакія. Разнаазаеца фашысцкай агрэсіі ў Еўропе — працы вялікай палітыкі падар арасарам, той палітыкі, якой так званыя дэмакратычныя дзяржавы аддалі перавагу перац казачкаў абаронай міру.

Цяпер англійскі і французскі друк казачкаў загарварыў аб неабходнасці казачкаў дзеянняў і мер, якія спынілі-б дэраваўся агрэсару. Але нават і гэты крытычны момант дзеянняў яшчэ не віталі.

Англійскі ліберальны штотыднёвік «Нью Стотсмен» яшчэ пайшоў іша: «Брытан-ская знешняя палітыка ўсё яшчэ пабу-давана на надзеях, што Італія будзе ру-хацца па ўсход і паўночны Захад у спа-кі».

Іспанскі народ падзеі, гэтыя разлікі па тое, што ўдасца накіраваць фашысцкую агрэсію на ўсход, супроць Савецкага Саюза, і былі прычынай, у сілу якой так званыя дэмакратычныя дзяржавы стварылі для агрэсару атмасферу поўнай беспакаранасці. Цяпер ініцыятывы і патхні-цель «сёмушання» пажынаюць плады сваёй палітыкі.

Што-ж адбылося ў апошні дні, чым аб'явіліць новую ўспышку германскай агрэсіі ў Цэнтральнай Еўропе? Што пабу-дзіла германскі фашызм акупіраваць Чэха-Славакію, увесці там фактычна казачкаў дзеянняў? Кліма недастат-кова паслухмяным быў раённыя і ўрад Берана, які прышоў да ўлады пасля мон-хескага зноўра імперыялізма?

Справа ў тым, што, не гледзячы на ўсё сваё ўдольнасць, урад Берана не мог

УКЛЮЧАЙЦЕСЯ ў СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ІМЕНИ ТРЭЦЬЕЙ СТАЛІНСКАЙ ПЯЦІГОДКІ



Знаёмыя людзі БССР, узагароджаныя ўрады СССР за выдатныя поспехі ў сельскай гаспадарцы. На здымку (у першым радзе, ад налева) знятыя людзі Будашаўскага раёна, Гомельскай вобласці — Д. Т. Сажынаў — дырэктар Ратскай МТС, узагароджаны медалью «За трудовое отличие»; М. Д. Вішняўка — аг. савнармійскага калгаса імя Дзяржынскага — ордэнам «Знак пачэты»; П. І. Бубнаў — брыгадзёр мелярарыйнай брыгады калгаса «Камуніст» — медалью «За трудовое отличие»; У другім радзе: М. Х. Катла-роў — брыгадзёр трактарнай брыгады Ратскай МТС, узагароджаны медалью «За трудовое отличие»; Н. М. Кейзераў — старшыня Будашаўскага сельсавета, узагароджаны медалью «За трудовое отличие»; І. С. Блажыча — камбайнер Будашаўскай МТС, узагароджаны медалью «За трудовое отличие».

Фота В. М. Хеніна (Фотарэдакцыя ВЕЛТА).

ЗА ЧЭСЦЬ ФАБРЫЧНАЙ МАРКІ

Учора на менскай абутковай фабрыцы імяні Кагановіча адбыўся мітынг рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых першай змены, на якім выступіў з дакладам дэлегат XVIII з'езда партыі старшыня СНК БССР тав. Кісялёў.

Даклад тав. Кісялёва не раз перарываўся бурнымі апладыскаваннямі і авацыямі ў чэсць любімага правадара народаў вялікага Сталіна.

Выступіўшы на мітынгу зняты стаханавец фабрыкі тав. Г. Скалоў сказаў: — У дні работы з'езда стаханавіцы нашай фабрыкі дэліліся вялікіх вытворчых поспехаў. Грандыёзныя перспектывы далейшага развіцця нашай краіны ў трэцяй сталінскай пяцігодцы натхняюць нас на новыя перамогі. Мы павінны замацаваць нашы дасягненні, шырока разгарнуць сацыялістычнае спарборніцтва імяні Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі.

Асабліва ўвагу мы павінны ўдзяляць

павышэнню якасці прадукцыі. Трэба дабіцца таго, каб мы маглі гардзіцца мар-кай сваёй фабрыкі. Гэту задачу наш ка-лектыў выканае са шчасцем.

З гарачымі прамовамі, насычанымі шчырым савецкім патрыятызмам, выступілі начальнік штампавальнага цеха т. Баскіч, узагароджаны граматай Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, і майстар-вы-чэп першага машынавага цеха тав. Мірончык.

Пад бурныя апладыскаванні мітынг прапаноўваў паслаць прывітальную тэлеграму таварышу Сталіну.

Прынятае рашэнне аб уключэнні ка-лектыў фабрыкі ва ўсеазаеца сацыялі-стычнае спарборніцтва імяні Трэцяй Ста-лінскай Пяцігодкі. Калектыў узяў на сабе канкрэтную абавязальнасць па да-лейшым павышэнню прадукцыйнасці працы і паліпавышэнню якасці прадукцыі.

М. П.

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА ВІЦЕБСКІХ ЧЫГУНАЧНІКАЎ

ВІЦЕБСК. Зварот калектыва маскоўскага заводу «Красный пролетарий» вылікаў новую хвалю палітычнага і вы-творчага ўздыму сярод чыгуначнікаў Віцебскага вузла. На адбыўшымся агульна-вузлавым слозе рабочыя, інжынеры, тэх-нікі і камандна-палітычны састаў гарача адбылі бясцукую ініцыятыву красна-пролетарцаў і аднадушна ўключыліся ва ўсеазаеца сацыялістычнае спарборніцтва імяні Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі, узяўшы на сабе канкрэтную абавязальнасць:

штомесечна перавыконваць план пагруз-кі на 20 проц., красавіцкі план выка-наць на 5 дзён раней тэрміну;

гадавы план пагрузкі выканаць да слаўнай гадзіны вывабару ў Вярхоўны Совет СССР — 12 снежня;

адравіць у красавіку 400 паяздоў цяжкай вагі і заэксплуатваць не менш 800 тон уагало;

не мець ні адзінага вылікаў парушэн-ня правіл тэхнічнай эксплуатацыі і бра-ку ў рабоце. Усе пасажырыскі і тавар-ныя паязды адраўдзіць строга па нар-комаўскаму графіку. Паравозы раманта-ваць за адну змену пры заданні ў 20

гадзінах. Знізіць колькасць хворых параво-заў на 1 проц. супроць нормы;

арганізаваць збор рапыналізацарскіх прапановаў у фонд імяні Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі.

Узятыя абавязальнасці стаханавіц-краваносаў Віцебскага вузла з першых-жа дзён пачынаюць ператвараць у жыццё. 31 сакавіка брыгада паравоза ФД-20-1517 у саставе машыніста тав. Бузько, памочніка машыніста тав. Васільева і ка-чагара тав. Шыраткова правяла на ўчас-тку Орша—Віцебск паязд № 962 вагой у 3.500 тон (норма 2.000 тон) з нагонам у шляху на 25 мінут. Тав. Бузько аб-в'язваўся ў бліжэйшыя дні правесці паязд падоўнай вагавай нормы — 4000 тон.

Восмавольска-маладзёжная брыгада па-равоза ФВ-7228 (старшы машыніст тав. Шпіно) давала міжпрамысловы прагед да 70 сутак без адзінага заходу на рамонт у дзень пры заданні ў 25 сутак. Брыгада эканамічна 33.500 кілаграмў утагла.

Калектыў 4-й змены другога паста (старшы аглядчык тав. Мадзевіч) мя-няе ў парк казачныя пары за 18 мінут пры норме ў 1 гадзіну 50 мінут.

В. ВАСНОТОВІЧ.

ЗА ВЫСОКУЮ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ ПРАЦЫ

Магілеўскі аўтарамонтны завод імяні Кірава з'яўляецца дзеішчым другой сталінскай пяцігодкі. У 1935 годзе ён быў уведзены ў рады дзеючых прадпрыемстваў нашай краіны.

Перад рабочым калектывам і інжынерна-тэхнічнымі работнікамі ўстава талы задатка авасення складанай тэхнікі аўтарамонтнай вытворчасці. По-бач з гэтым трэба было рыхтаваць кад-ры як сярэдняга каманднага састава, так і кваліфікаваных рабочых, якія-б маглі працаваць на нашым складаным абсталяванні.

На працягу доўгага часу магілеўскі аў-тарамонтны завод імяні Кірава не вы-конваў дзяржаўнага плана. Першыя два месяцы гэтага года з'явіліся пераможны-мі ў нашай рабоце. Мы пачалі выходзіць у рады перадавых прадпрыемстваў горада.

Як мы дабіліся гэтых рэзультатаў? Па-першае, мы ўзяліся за згуртаван-не каманднага састава. Раней многія на-чальнікі цэхоў, майстры да вытворчасці палітэхнікі па-зьяляючы, забываліся аб інтэрасах работы заводу ў цэлым.

— Мне выпаднуць-бы толькі свой пах, свой уадак, — так разважалі многія ка-мандзіры вытворчасці. Ясна, што такі пыхход да справы расстрайваў агульна-вытворчы канверс прадпрыемства. Гэта мы ліквідавалі. За-раз кожны начальнік цеха, майстар, бры-гадзёр адчувае адказнасць не толькі за свой уадак, але і за работу ўсёго прадпрыемства. Апрача гэтага, зжыта іпавітатэўная праца аб'ектыўна.

Над шырма розных аб'ектыўных пры-чынаў скрываў сваю бяздзейнасць нека-торыя камандзіры вытворчасці. Людзі бяз-калямажна развіліся ў руках: дэталей, моў, неханае, і ў той-жа час не пры-малі ніякіх мер для скарыстання ўну-транных рэсурсаў заводу.

З першых-жа дзён пачата гаспадарча-га года была аб'яўлена жорсткая бараць-ба з гэтым злом. Зараз усе нашы цэхі зноўна перавыконваюць свае вытворчыя заданні.

Асабліва палепшылася работа прад-прыемства ў дні спарборніцтва імяні XVIII з'езда партыі. Лютыскі план быў выкананы на 113 проц., сакавіцкі — на 108 проц. За гэты перыяд колькасць стаханавіцаў павялічылася на 84 ча-лавекі.

Сацыялістычнае спарборніцтва выявіла ў нас велізарныя нескрыстаныя рэзер-вы. Гэта ярка пацвердзілі нашы лепшыя стаханавіцы. Многія з іх, нястомна пра-цуючы над рапыналізацыяй свайго пра-цэса, дасягнулі выдатных рэзультатаў ў павышэнні прадукцыйнасці сваёй пра-

цы. Стаханавец-тэорыет тав. Бугаеў што-дзённа выконвае норму на 450—500 проц. 10 сакавіка, стаўшы на вахту імяні XVIII з'езда ВКП(б), ён дасягнуў рэкорднай вынароўкі — 1.307 проц. нормы. На 720 проц. выканаў сваё за-данне ў гэты-ж дзень саватар тав. Мала-шэнка. Каваль тав. Асталяў з маладоб-цам тав. Холіным сістэматычна даюць 470—490 проц. задання. Можна прывес-ці велікі мноства такіх прыкладаў высо-кай прадукцыйнасці працы.

Дасягнутая многімі стаханавіцамі высо-кая прадукцыйнасць працы абавязвае ўвесь камандны састаў заводу арганіза-ваць перадавы пераладога вопыту, зма-ганца за далейшую механізацыю вытво-рчасці, за вытрыманне сутатнага графі-ка, за поўную загрузку рабочага часу.

За апошні час мы вылучылі на рабо-ту майстраў, брыгадзіраў многа нашых лепшых стаханавіцаў. Пераважная коль-касць гэтых вылучаных змага ўзорна арганізаваць работу на сваіх участках і прынесла велізарную карысць прадпрыем-ству.

Так, напрыклад, стаханавец-рэгулі-роўчык тав. Макараў нядаўна намі вы-лучан майстрам рэгуліроўнага аддзя-лення. За кароткі час ён паказаў сабе добрым арганізатарам. Яго адказленне сі-стэматычна перавыконвае заданне.

Добра спраўляецца са сваёй новай ра-ботай былы брыгадзёр калюўнай лініі зборні — майстар тав. Алікаваў. Ён быстра арыентаваўся ў вытворчай аб-стаўцы і добра арганізаваў работу на сваім участку. Можна прывесці яшчэ рад прыкладаў удалых вылучаных ста-ханавіцаў, якія выраслі ў добрых арга-нізатараў вытворчасці.

Удзячышы ўказанніям таварыша Сталіна аб вылучэнні доваж кадраў, мы павінны працягнуць самай чулыя апа-сіны да вылучэння, выхоўвання іх, ства-раючы ўсе неабходныя ўмовы для павы-шэння іх палітычнай і дэлавой квалі-фікацыі.

З велізарным адабраеннем сустрэлі ра-ботчыя, інжынеры, тэхнікі і служачыя заводу зварот калектыва маскоўскага за-воду «Красный пролетарий». 31 сакавіка ў цехах адбыліся многіямоўныя сходкі. Рабочыя аднадушна рашылі ўключыцца па прыкладу краснапролетарцаў ва ўсе-азаеца сацыялістычнае спарборніцтва імяні Трэцяй сталінскай пяцігодкі.

Калектыў заводу абавязваўся выканаць га-давое вытворчае заданне на 25 снежня.

А. М. МАНАРАУ, дырэктар магілеўскага аўтарамонт-нага заводу імяні Кірава.

СПАБОРНІЦТВА ПРАДАЎЖАЕЦА

Краіна рыхтавалася да з'езда вялікай партыі большавіцаў. Шырылася магутная хваля пераэстаўскага спарборніцтва, ахапляючы заводы, фабрыкі, калгасы, устанавы.

У першыя-ж дні гэтага ўсенароднага вытворчага і палітычнага ўздыму работ-нікі менскага дзяржаўнага ўніверсітэта (ГУМ) паставілі перад сабой задачу су-стрыць XVIII з'езд ВКП(б) новымі поспе-хамі ў сваёй рабоце.

Пачалося спарборніцтва. У яго ўключы-лі ўсе работнікі магазіна. Калек-тыўна вылікаўся на спарборніцтва ГУМ Кіраўскага раёна гор. Ленінграда.

Палепшанне работы магазіна адчува-лася з кожным днём. Паліцы і вітрыны набылі больш прыгожы выгляд, папаў-няліся новым асартыментам тавараў. У нігах скаржаў і прапагоў часцей сталі з'яўляцца патэны пакупнікоў за добрую работу прадаўцоў.

Да дня адкрыцця з'езда трыкажыная сесія магазіна выканала прынятае аб-в'язальнасць па таваразборы на 127,6 проц., абуткова — на 116,6 проц., футравыя — на 111,6 проц., пісцаліпа-роўныя — на 104 проц.

У дні з'езда калектыў ГУМ'а прапавіў за яшчэ большым энтузіязмам. К 20 сака-віка магазін дэтарнава выканаў квар-талны план таваразбору.

На мітынгу, прысвечаным заканчэнню работы гістарычнага XVIII з'езда партыі, работнікі магазіна рашылі прадоўжыць спарборніцтва імяні XVIII з'езда ВКП(б) па ўсёй 1939 год.

Зараз работнікі магазіна з вялікім палі-тычным уздымам вывучаюць даклад тава-рыша Сталіна і матэрыялы XVIII з'езда партыі.

А. САЛАУЕУ.

МІЖНАРОДНЫ АГЛЯД

На XVIII з'ездзе ВКП(б) таварыш Сталін даў вычарпальную характарысты-ку сучаснага міжнароднага становішча. Новая імперыялістычная вайна стала фак-там, — такая асноўная рыса сучаснай міжнароднай абстаноўкі. «...Вайна ўмяно-ўла. Не пельга скрыць ніякіх пакаронаў. Бо ніякімі «сасімі», «строхунгоўнікамі» і «антэкомітарнаўскімі пактамі» не магчыма скрыць той факт, што Іспанія захаві-ла за гэты час вярнуць тэрыторыю Кі-тая, Італія — Абісінію, Германія — Аў-стрыю і Суданскую вобласць, Германія і Італія разам — Іспанію, — усё гэта па-перавод ітарасам неагрэсіўных дзяржаў» (І. Сталін).

Новыя факты, новыя з'явы ў міжна-родным жыцці, далейшае разгорванне другой імперыялістычнай вайны палкам павяржале мудры сталінскі аналіз між-народнага становішча. Апошні дні і тыд-ні азнаменаваліся новымі захватніцкімі актыві, далейшым наступленнем фашыс-цкай агрэсіі. Германскі фашызм захватіў і акупіраваў сваёй войскамі Чэха-Славакію, падпарадкаваў сабе Італійскую вобласць, навазвў Румынію эканамічна падалежна, якое ператварае гэтую краіну лезь не ў поўнакопію «Трэцяй імперыі», рыхтуец-ца да новых захватаў, да новых актываў агрэсіі.

Нават самыя заўзятыя староннікі імпе-рыялістычнай палітыкі капіталісты не рыс-куюць больш актыўна выступіць у аб-арону зноўра з арасарам і зноў крака-злавы сёмы з новага таду, што Італія абануў, не стрываў слова, якое ён даў у Мюнхене, не выканаў таго, што абануў Чамберлена і Далага.

Зараз, калі Гастало лютуе ў Чэха-Сла-вакіі, лондзкая «Таймс» ліпмерна ў-клікае «супраціўства Чэха-Славакіі з'яў-ляецца... адным з найбольш культурных і цывілізацыйных у свеце. Падаўленне яго свабод — значыства супроць прагрэса і цывілізацыі».

А ці па такім значыствам супроць прагрэса і цывілізацыі з'явілася зраджэ-цтва?

завяшчана ў адносінах да іспанскага народа, які з рэзкай мужнасцю і ба-гратыўнасцю з сапраўдным гераізмам зма-гаецца за сваю свабоду, за сваю незале-жнасць.

Іспанскі народ быў прынесены ў афар-мленні «сёмушання», палітыцы зноўра з арасарам. Таксама-ж прынесена ў афармленні Чэха-Славакія. Разнаазаеца фашысцкай агрэсіі ў Еўропе — працы вялікай палітыкі падар арасарам, той палітыкі, якой так званыя дэмакратычныя дзяржавы аддалі перавагу перац казачкаў абаронай міру.

Цяпер англійскі і французскі

МАЛАДЫЯ ПАТРЫЁТКІ, ВУЧЫЦЬСЯ ўПРАўЛЯЦЬ ТРАКТАРАМ!

ДА ўсіх КОМСАМОЛЬЦАў І КОМСАМОЛАК, ДА ўсёй МОЛАДЗІ КАЛГАСАў, МТС І СОўГАСАў, ДА ўсіх РАБОТНІКАў МАШЫННА-ТРАКТАРНЫХ СТАНЦЫЎ — ТРАКТАРЫСТАў, БРЫГАДЗІРАў, МЕХАНІКАў МТС І СОўГАСАў, ДА ўсіх СТАХАНАўЦАў СЕЛЬСкай ГАСПАДАРКІ І СЕЛЬСкай ІНТЭЛІГЕНЦЫІ, ВЫКЛАДЧЫКАў І КІ-РАўНІКОў ШКОЛ

Дарагія таварышы! У сваім гістарычным дакладзе на XVIII з'ездзе ВЛКСМ таварыш Сталін паказаў, як пераўтварылася сельская гаспадарка нашай краіны за год дзвюх пяцігодкаў.

Таварыш Сталін указаў, што: «Наша земляробства з'яўляецца, значыцца, не толькі найбольш буйным і механізаваным, а значыць і найбольш таварным земляробствам, але і найбольш асапшчоным сучаснай тэхнічай, чым земляробства любо-й іншай краіны».

Цяжка шпур знайсці ў Савецкім Саюзе такі сельскагаспадарчы раён, дзе не было б машына-трактарнай станцыі, асапшчонай магутнай трактарам, камбайнамі і іншымі сельскагаспадарчымі машынамі. Парк апрацоўчых матарных машын складае звыш 800 тысяч адзінак! Такі размах вытворчых клопатаў камуністычнай партыі і савецкага ўрада ад калгасных сялянства.

XVIII з'езд камуністычнай партыі большой велічыні велічыню праграму работ на дзейнаму ўваважанню сельскай гаспадаркі ў трэці сталецінай пяцігодцы. Мы павінны завяршыць комплексную механізацыю сельскай гаспадаркі; забяспечыць поўнае задавальненне патрэбнага сацыялістычнага земляробства ў прыпад-ных машынах і прыладах; ажыццявіць будаўніцтва 1.500 машына-трактарных станцыяў як за лік новых, так і за лік разбудаваных старых МТС.

Сельскай гаспадарцы патрэбны людзі, якія ведаюць да тонкасці сваю справу, у дасканаласці ўладваюць майстэрствам ваджэння трактара, аўтамабіля і камбайна.

У нашай краіне вядома німага саўдэньні імяў трактарыстаў, профараў і камбай-нераў, чыя праца, чыё майстэрства адзнача-ны высокімі ўзнагародамі Вярхоўнага Савета ССРС.

Тысячы жанчын авалодалі складанымі машынамі і на справе паказваюць узоры высокай прадукцыйнасці працы. Адна тая колькасць жанчын-трактарыстаў, якая ёсць зараз у МТС і соўгасах, зусім не-дастаткова. Яшчэ даўка не ўсыліць бёльш пастаяннай жаночай трактарнай брыгады.

Многія кіравнікі комсамольскіх арганізацый, асямелых арганізацый, дырэктары МТС і соўгасаў неадпавядаюць велізарнае адказнасць, абаронае значэнне справы падрыхтоўкі трактарыстаў, замараванні іх на машынах, заахвочвання і вылучэння.

Стату нашай большавіцкай партыі яна вызначае задачы ленынска-сталінскага комсамола ў галіне дзяржаўнага і гаспадарчага будаўніцтва: «Комсамольскія арганізацыі маюць права шырокай ініцыяты-вы ў абмеркаванні і паспаліччых перад аправажэнні партарганізацыяў ўсіх п'ятнаці год працы прадпрыемства, калгаса, соўгаса, устаноў, звязаных з задачкамі ўсталявання непахопу ў дзейнасці апрацоўчых і аказання ім неабходнай дапамогі».

ПАЛЕПШЫЦЬ ЯКАСЦЬ НАСЕННЯ

ЗАСЛАЎЛЬ. (Нар. «Звязды»). Перад-важы калгас Заслаўскага раёна поўна-насна завяршыць падрыхтоўку да весна-воў сямбы. Калгасы «15 год ОГПУ», «Аўніскага сельсавета», «Роза», «7 з'езд Саветаў», Заслаўскага сельсавета, мо-гуць хоць сёння выязнаць у поле.

Аднак, у раёне ёсць калгасы, якія яшчэ як след не падрыхтаваліся да сямбы. У калгасе «Герой працы» (старшыня т. Парфенка), Аўніскага сельсавета, яшчэ не адрамантаваны паліцы, не-далае барон.

У калгасах імені Калініна, «Бела-русь», імені Сталіна, Трэскаўскага сельсавета, насенне не падрыхтавана, не

ажыццява. У калгасе «Чырвоная мжа», Аўніскага сельсавета, «З саўка-ва», Слабодскага сельсавета, «Звязда», Старасельскага сельсавета, імені Фрунзе, Слабодскага сельсавета, азістка насення правядзена выключна дрэнна. Усе насенне аказалася некавалітнымым. Яго зноў трэба ажыццявіць. Такае становішча атрымалася толькі ў рэзультат неаб-важанага кіравання гэтых калгасаў.

Кіравніцтва раёна, у прыватнасці рай-за (задачы тав. Паўменка), не пера-далі вопыт перадавых калгасаў, якія поўнасна падрыхтаваліся да сямбы, а-стаўчым калгасам.

Б. АБАДУСНІ.



Апрацоўшчыца Віцебскай абласной кантраля-нагляднай станцыі тав. Л. І. Мельніца (справа) і лаборантка тав. М. В. Федарава за праверкай насення льну. Фото В. Н. Лупейка (Фотарэдакцыя ВЛКСМ).

СУСТРЭНЕМ ЛЕСАСПЛАЎ ВА ўСЕўЗБРАЕННІ

Кожны дзень набліжае нас да масавага разгортвання сплавных работ.

У навігодзі 1939 года Віцебскі лесавой і Полацкі лесрагасам павінны сплавіць звыш 225.000 кубаметраў ле-су, 65 проц. гэтай драўніны неабходна пусціць па высокай веснавоў вадзе.

Драўніну першага сплаву чакаюць з вялікай неарылівацю дзеваапрацоўчыя заводы, новабудоваў, лесасеравалічныя базы. Своечасова выкарыстаць веснавоў воды выключна важна, бо 90 проц. вы-везенай драўніны знаходзіцца на руках выплавачных рэчак, якія ўжо ў чэрвені месцамі перасыхаюць і затrudняюць у далейшым сплав.

Да пачатку масавага сплаву аталіся лічаныя ліні. Між тым, на некаторых участках падрыхтоўчыя работы яшчэ да-ляка не скончаны. Азістка механічна-вытворчых апрацоўчых Віцебскага лесаво-ва імя і шчэ ў стужэнні была злана ў ра-монт Віцебскай МТМ. Да яе рамонту яшчэ і зараз не прыступілі.

Рэвізіяў сплаву забяспечан. Горш абстаціць справа з тэкажам. Для бене-рабнай работы вытворчых апрацоўчых Ві-цебскаму лесавоў неабходна 1.000 метраў троса таўшчынёю ў 21 міліметр. Пасля лугай перапіскі і ўмяшання на-родна тав. Гайсіна Валодзеіча аб'яваў вы-слатаць толькі 500 метраў. З такой колькасцю троса нехта б'удзе нават прыступіць да вытворчых работ.

Полацкаму лесрагасам таксама нехапае больш 1.000 метраў троса, таўшчынёю ў 12—14 міліметраў.

Вярбоўка рабочай сілы для сплавных работ праходзіць незадавальняюча. Ве-рнінскі райвыканком зусім адмовіўся вы-качанаць парад арганітэта па Віцебскай вобласці аб выдзяленні работай сі-лы для сплаву. Расонскі раён выкачаў нават толькі на 50 проц.

НОВАЕ БУДАЎНІЦВА ў КАЛГАСАХ БССР

У калгасах БССР разгортваецца ў гэтым годзе вялікае гаспадарчае і культурна-бы-тавое будаўніцтва. Павінна быць пабудавана шмат новых будоўляў. У 1939 годзе буда-вацца 6.230 іспітаматак, аўчары на 17.500 гадоў і шчэ. Значныя работы намечаны на механізацыі жылганадоўчых калгас-ных ферм — абсталяванне на 12 фермаў аўтамагара, пабудова на 25 фермаў пра-вадоў, пабудова 97 братавых калозе-жаў, 100 ферм атрымаць наземныя на-

рогі для вывазкі гною і палачы кармоў. Будуюць пабудаваны 705 гумнаў, 160 крытых токаў, 1055 зернасушылак, 290 ільнасушылак, 80 канопсушылак, 290 ільнапунктаў, 50 ільнапунктаў для вырошчва-ня раніага гароніа.

Калгасы рэспублікі ўвагаліліся 112 новымі клубамі, 18 асямі. Лік лядзюў павялічыўся на 854.

Бошт гаспадарчага і культурна-быта-вога будаўніцтва ў калгасах БССР вызначан у 70 мільёнаў рублёў.

Н. ФЕЙГІН.

НАПЯРЭДНІ ВЕСНАВОЎ СЯўБЫ

ТРАКТАРЫСТЫ ВыеХАЛІ НА СВАЕ ўЧАСТКІ

ЖЛОБІН. (БЕЛТА). На сямбіё Жлобін-скай МТС вялікае ажыццэнне. Дзень вы-хаду трактароў на ўчасткі заўсёды быў тут радасным днём. Гэтая радасць, велізарны палітычны і вытворчы ўздым адчуваюцца як ніколі зараз, калі партыйна і непар-тыійная большавікі МТС, натхнёныя да-кладам таварыша Сталіна і ранішнімі XVIII з'езда ВЛКСМ, уступаюць у адказнейшы перыяд барацьбы за сталінскія 8 мілья-даў пулоў хлеба.

Асабліва радасно ахоплены 17 ма-ладых юнакоў і дзяўчат, якія наўдана скончылі курсы, набылі новую квали-фікацыю і ўпершыню будуць вадзіць сталь-ныя коней на калгасных палках.

Перад выездам на ўчастак усе 92 тра-ктарысты, брыгадзіры і іх намеснікі сабра-ліся разам. Дзе гарачае абмеркаванне абавязальнасцяў, якія б'удуць трактар-ысты, уключаючыся ва ўсёахапнае са-спрабніцтва імені Трэціай Сталінскай Пяцігодкі.

Широкашчыны трактарыст Андрэй Чор-навоўны прапанаваў у мінулым годзе пры апрацоўцы зянітага камбайнера рэспублікі тав. Герасімава і даў на трактары ЧТЗ за сваю землю 800 гектараў, за што высту-панамі на ўсёахапнае сельска-гаспадарчую выстаўку. Цяпер ён упушчае на-шчаснае сацыялістычнае дагавор з тра-ктарыстам т. Віцькавічам — даць ў 1939 годзе не менш 1000 гектараў.

Заўсёды вялікае комсамолька — брыга-дзір пятай азначай брыгады Анота Саму-сенка ад імені 7 дзяўчат сваёй брыгады падпісае дагавор з брыгадай т. Грыбоў-скага. Трактарысты абавязаліся выпраца-ваць на кожны калгасны трактар ХТЗ не менш 800 гектараў.

— Слоў у нас не разыйдуцца са спірамі. Мы б'удзем працаваць на пры-

ладу нашага ордэнаснага Вадзіміра Га-раўцова і лепшых трактарыстаў Саюза — Пашы Ангелінай і Пашы Ковардак, — за-яўляе тав. Самусенка.

Памочнік брыгадзіра трактарнай бры-гады № 3, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР т. Тарасова абавязалася дабіцца выпрацоўкі на сваёй брыгадзе на кожны калгасны трактар ад 800 да 1000 гекта-раў.

Заклучэнне содгавораў закончана. Усе ідуць да стройнай калоны добра апра-мантаваных трактароў. Загудзіць матары. Юнакі і дзяўчаты з песняй «Ой, вы коні, вы коні сталыны» раз'язджаюцца па ўсе бакі, у 34 калгасы, дзе іх чакае ра-дасны прымёк калгаснікаў. За трактарыі павінаюцца плугі, сямкі, бароны, куль-тыватары.

Кожная трактарная брыгада атрымае неабходны запасы часткі. У калгасы, дзе б'удуць працаваць трактары, завезена гаручае і значныя матэрыялы. У часе палых работ брыгады будуць абслу-гоўвацца перасоўвачай майстэрнямі.

МТС за вясю павінна выпрацаваць у пераходзе на мяккае ворыва 3.935 гек-тараў. За выкачэнне і перавы-кананне гэтага плана шырока раз-гортвацца сацыялістычнае сапрабніц-тва. Дзяржыя і партарганізацыя МТС усталявалі пераходныя чырвоныя сіягі пе-радавой трактарнай брыгады і лепшаму трактарысту.

Для штодзённай палітгасавай работы ў брыгадах і сярэд калгаснікаў вылучана 17 агітатароў, з якімі перад выходам на ўчасткі правядзён спецыяльныя семінар на вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВЛКСМ. Брыгады забяспечаны газетамі і літаратурай.

ДОБРА ПАДРЫХТАВАЛІСЯ ДА СЯўБЫ

Калгаснікі сельсасараі імені Калініна, Дрысенскага раёна, у чэсь XVIII з'езда ВЛКСМ узялі абавязальнасця атрымаць у гэтым годзе з кожнага гектара зерня-ва на 15 цэнтнераў, бульбы — на 250 пнт., ільнаваліка — на 5 пнт. і ільна-семя — на 7 пнт.

Для выканання гэтых абавязаль-насцяў калгаснікі добра падрыхтаваліся да веснавоў сямбы. Насенне зыснана поўнасна, мае стопроцатую чыстату і 98—100 процантаў усхожасці. Насе-нне ў калгасе сартавое. Адрамантавана 75 плугоў, 65 барон, 40 іялг і 6 сел-лак. Да сямбы прымаваны вопытныя сельшчыны.

Арганізавана 20 звенняў. У звеннях праводзіцца аграахімічная вучоба, заня-ты ўжо аб'явіліся 4 разы. 3 брыгадзіры праводзіцца практычныя гутаркі па аграахіміі.

Намж брыгады шырока разгортваюцца сапрабніцтва за ўзору на падрыхтоўку да вясяі і атрыманне высокага ўра-джаю. У сацыялістычным сапрабніц-стве перша месца заняла брыгада Ягора Бу-бенна, якая дабілася права ўзводу на ўсёахапнае сельскагаспадарчай выстаў-цы. Брыгада вывезла на палі 725 вазоў гною, 200 вазоў торфу, сабрала 20 пнт. пополу і 5 пнт. курняга пагмёту.

Таксама добра падрыхтавалася да вясяі і брыгада Паўла Ціражэ. У бры-гадзе сабрала 25 пнт. пополу, 7 пнт. птушынага пагмёту, вывезена ў поле 650 вазоў гною і 100 вазоў торфу.

Калгаснікі брыгады сортаўчаска

Т. Іясто, П. Бубен, П. Савічкі, П. Па-рубін, І. Круль і др. загагані 900 тон торфу. На палі сортаўчаска вывезена 1400 вазоў гною і 1000 вазоў торфу. На вывазцы торфу і гною калгаснікі вы-конвалі норму на 200 процантаў.

Усё ў калгасе вывезена на палі 4200 вазоў гною, 1800 вазоў торфу, сабрала 65 пнт. пополу і 20 пнт. па-мёту. Гной добра скажэн. Ш азіян воз не агарыць. Таксама ў калгас завезена 230 пнт. мінеральных угнаенняў і б'удзе завезена яшчэ 200 пнт.

У брыгадах абмеркаваны п'яны сямбы. Міркуецца зернявая культура пас-сяць за 6 рабочых дзён. Намечана правесці падкормку азімых культур, аса-бава азійнай пшаніцы.

Калгаснікі завалены работай сор-таўчаска. Апрагаснал сортаўчаска арганізаваў хату-лабараторыю, якая ў мінулым годзе дала добрыя вынікі па правядзенню вопытаў перакрыжана па-сэву. Зараз хата-лабараторыя зымаецца за ўмярэнне лепшай аграахіміі, якая забяспечыць аб атрыманне высокага ўра-джаю. Хата-лабараторыя працягне вопы-ты з мясцовымі сартамі аўса, вікі і яч-меню, проса, грэчкі, салодкага лупіна.

Сапрабнічаючы з калгаснікамі сельс-гасарскі імені Варашылава, калгаснікі заяўляюць, што свае абавязальнасцявы яны поўнасна выканалі.

І. АГНЕУ,

аграном сортаўчаска калгаса імені Калініна, Дрысенскага раёна.

ПАЧАЛІ ПАДКОРМКУ АзіМЫХ

Угнаенні падкормлена 22 гектары зыта, на плошчы 15 гектараў азімых пас-севаў праведзена барапананне.

Трактары Любінскай і Загалскай МТС вышлі ў калгасы.

ВЫСТАўКА „ІНДУСТРЫЯ СОЦІЯЛІЗМА“

— 0 —

Л. ВАРШАўСКІ

Створаная ў Маскве па ініцыятыве Серго Орджанікідзе выстаўка «Індустрыя сацыя-лізма» з'яўляецца не толькі вынікам пера-моў, жыццёвага ладзісма 20-годова, але і значным этапам у гісторыі савецкай вы-дучэнчай творчасці. Варта суастварыць гэтую выстаўку з ралейніай для таго, каб бачыць, наколькі вырас наш мастак за апошнія годы, наколькі ён зразумуў усю адказнасць перад масавым глядачом і як рэальнае адчуванне свету становіцца ас-ноўным у яго творчасці.

Праізышоў па тых залах, у якіх вы-стаўлены карціны і скульптуры, і вы адразу заўважыце, як разам з нараджэн-нем новых творчых сіл вырашаюцца і по-вы мастацкіх прынцыпаў.

Імяна на гэтай выстаўцы атрымавае сваё выдатнае адлюстраванне ў скульпту-ры і жыццёвы вобраз таварыша Сталіна, твора сацыялістычнай індустрыі, з імя-нем якога звязаны пераможнае будаўніц-тва сацыялізма і ішчаснае народоў. Ману-ментальная скульптура М. Манізера, Н. Краўдзіўскай, паказваюча Сталіна раз-ам са Стаханавым і Дзюханавым, Сталін з таварышамі Кіравым і Варашылавым на Бельморскім канале (у карніце Д. На-бандзіана), на адрышці канала Волга — Масква (у карніце Ф. Малорава), у аб-ліскіх чыгуначных майстэрнях у часе яго выстужэння ў 1926 годзе (у карні-це І. Тользе) — ва ўсіх гэтых майстэр-нях, і ў асабліва ў Тользе, ясна адчуваецца імкненне паказаць правядзены нароўд праца, ралыя, як патрабавалі гэты Марк і Энгельс, гаворачы аб праізышо-ці ў паказе палітычных правядзючых «сэрвымі рамбантаўскімі фарбамі ва ўсёй сваёй жыццёвай сутнасці».

На гэтай выстаўцы ўпершыню ва ўсё шыр паказан і сітэзаваны вобраз маладога чалавека, які стаіць на ўзроўні і гэтай нашай эпохі. Вос ён у карніцах І. Лукоўскага («Насаджэнне парткома»), А. Бубнова («Провалы калгаснага дэлега-та», «Акіябрыны»), Ф. Шуріна («Су-стрэча прыяцель»), С. Алвінкіна («Прэмія»), В. Васільева («Сын паразі-та»), В. Оздзішова («Заклічэнне дага-вору сапрабніцтва на будаўніцтва Азоўскага»), і скульптуры Р. Будаўскава («Дейшчы-

най беларускім скульптарам А. Грубе. Пры ўсёй сваёй праміслаўнасці партрэта і пры ўсёй галенне выявы, мастак пе-радаваў тундасці лепні чалавечых форм, у асабліва ў такім складаным ма-тэрыяле, як дрэва. У скульптура верны і прамы шлях да рэалістычнага партрэта.

Дарові абнарава памішканне выстаў-кі, у якім змяшчана гэтая скульптура, аказалася цесным для яе. Несумненна, для падобай скульптуры лепшым ар-хітэктурным афармленнем павінна з'яві-цца вялікая плошча горада. Творчасці Гру-бе неабходна прастора вуліц, плошчаў, сваёй скульптурнай творае звяртаецца да масы, якая добра зразумее і яго, ука-лазнену аўтарам у свой твор, дзе сіла ішчасцінай мовы і выяваляюцца на-стойкі пераказчыкі, што завалююць ра-біць самай смелай параўнанні. «Трактар-ыстка» асістэна становіцца ў рал леп-шых савецкіх скульптурных партрэтаў.

У посьме да Гаркнес Энгельс, харак-тарызуючы Вяльзак як найбольш буйнага мастака-рэаліста, «большына, чым усе Зала мінулага, сучаснага і будучага», панюў яго ў асабліва за тое, што ён бачыў сапраўдных людзей будучага там, дзе ў той час іх толькі можна было знайсці». Гэта Энгельс лічыў «адной з найвялікшых перамоў рэалізма». Выстаўка ў дастаткова ступені паказвае, у якой меры нашы майстры паднялі да такога адлюстравання сацыялістычнага сапраў-дзіння, наколькі яны ўсвядомілі працэсы сацыялістычных будняў.

Ляньне на велізарнае палатно Алек-сандра Герасімава «Пасажыяне ў Серго». Са сутнасці гэта не толькі групова парт-рэт людзей нашай эпохі, але і паказ яр-кіх момантаў нашых сацыялістычных будняў, напісаных мастаком ясна і про-ста, сціпымі фарбамі шырокай, размы-стай сімбі.

Не б'удзем умаляць сваіх мастацкіх кагнотнасцей, скажам прама: у гісторыі рускага жыццёвага мы падобнага валавога груповага партрэта не ведаем.

Калісьці Крамоўскі пісаў: «Рускія ма-стакі ішчучь суха, нафта дэталыя, рука

іх чымсьці савана, яны рашуча не здыюны да калярыт, канцэпцыі іх неса-размерныя, пемныя, імклі іх напіроўваю-цца ўсе ў бок цемры, суму і ўсёгх ал-маўленіяў» (4 сакавіка 1884 года). Лік вась чым вызначылася творчасць рускага мастака, рука якога была савана голамі рэалізму. Але нам, сучаснікам нашай вы-датнай сацыялістычнай эпохі, ясна, ад-куль у Герасімава такая сочына фарбы, разнашэства, багдэрая кісьп, насычанне партрэта воляй да ярага жыцця і пера-моў.

Так ярае і багдэрая жыццё напіроўвае кісьп і ішчы майстэрна, як Ф. Фадана («Пезабывае»), Сергее Герасімава («Но-выя людзі сацыялістычнай вясні»), А. Пастова («Калгаснае святло»), О. Яноў-скай («У ложы Вялікага тэатра»), па-казваючы красачына моманты нашага жы-цця. Колькі раласці і ўсешах у іх шалот-нах! Гэта — мастакі, дасягнушыя май-стэрства выяважэння.

Асабліва каштоўна, што да гэтай вы-стаўкі многія мастакі напісалі, пераглед-ваючы свае ранейшыя пазіцыі, зразум-елі, што сацыялістычны рэалізм у ас-ноўнае сваёе масганата ўдзельна на гле-дача ралей за ўсё бачнае вызначэння працароты. Тут не можа быць месца тым, хто яшчэ калянашыя ў вузкая, абмежа-ванай сфэры стылістычных узораў і фар-малістычных выкрутасаў.

З пачуццём вялікага задавальнення гля-дач бачыць тут рэалістычны творы. Гэта ў поўнай меры можна аднесці і да бел-ларускага граверса С. Юдоўна, які жыўе зараз у Ленінградзе. Не ўпершыню Ю-доўны прыходзіцца выступаць на выстаў-ках. Гэта — гравер-мастак з палкам вызна-чальнай рэпутацыі. Успамінаем яго дзядулячыя ілюстрацыі-графавы на дрэ-ва да твораў Бергелёна. Тут на выстаў-цы, мастак прадстаўлен гравамі на дрэ-ва, паказваючы новы Вітбек. Вось новыя жыццёвыя дамы, клуб трыкатажні-каў, швейная фабрыка.

У яго грававах усе-ж адчуваеш ілю-страцара, праўда, у лепшым сэнсе гэтага слова. Ілюстратара, савабна валадоўчага кампазіцый жанру, ралыя паказваюча-га людзей, іх дзейні, сацыяльныя тыпы п'яўнай эпохі. У кожным штыры яго раз-па вы адчуваецца ўшчуннасць і ўдзім-ласць.

Народ, які б'удзе сваю сацыялістычную культуру і заваяваў ішчаснае для ўсяго чалавецтва, праішоў тунды шлях бю-праўя і кровапраітнай жорсткай бараць-бы за сваё вызваленне, і гэта атрымала сваё адлюстраванне ў ралзе карцін.

Перад вамі жывае гісторыя мінулага ў ярых незабытых снігах і вобразах. Ёсць нейкая пералічка перазаказаў у карніцах асобных аймаў, працуючых розна ў стылёвых адноснах, але аб'ядна-ных агульным імкненнем да рэалізма. З патрасаючай праўдывасцю перадачы вобразаў у карніце В. Югансон піша «У адр Дзямідаўскі» (На старым уральскім завозе). Гэтая карніца з'яўляецца прата-ста супроць капіталістычнага ладу. З якой нянавісцю глядзіць на лядстага прапрануею рабочы, праізышоўчы вострым поглядом сваёй прыгнатыліка. Колькі гора і пакут у твары лядці, якое глядзіць на гэтую сцяну. Гэта ён у мёртвай схватцы, кіруемы жаласнай бо-льшавіцкай воляй, б'удзе актывным удзель-нікам у кладавай барацьбе са сваім вора-гам, перабываючы трагедыю (Е. Іялін «Трыпольская трагедыя»), арышт (Ф. Не-вешчын «Два браты») і радасць вызвален-ня (П. Мальяў «Вызваленне тавары-ша»).

Як сільна на сваёй выразнасці карці-на А. Кутыгалдзе «Асабдыцель Азер-байджана Серго Орджанікідзе на фроні» і ярае на сваёй насычаннасці фарбамі палатно А. Маравана «Таварыш Сталін выстужае на завозе «Дынамо» ў 1924 годзе». Маравай — раліст, які ўжо за-наў поўнае месца ў гісторыі савецкага партрэта. Велізарная аўдыторыя паказана і з вялікім майстэрствам. Мастак дае яркую характарыстыку схода, паказваючы сапраўдных твароў новага жыцця.

Выстаўка «Індустрыя сацыялізма» — новы этап на ўчастку выявалячага ма-стацтва. З вялікай пераказальнасцю яна паказвае, што мастак, ствараючы карці-ну, імкненна ралыя адлюстравачь акру-жаючую рэалінасць, паказвае жыццё асобо з усімі пачуццямі і помысламі, што ствараюцца ў п'яўнай сістэме вытворчых адносін, імкненна наблізіць мастацтва да гэтых вытворчых адносін, зразаець і ўсвядоміць новую тэхніку па ўмовах са

